

Зацвярджаю

Намеснік старшыні

Міністэрства адукацыі
Беларускай Рэспублікі

Р.С. Сідарэнка



Задані

2018 года

ЗАКЛЮЧНЫ ЭТАП XXXIV РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ
ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА»
І «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА»

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ

Мазыр, 2018 г.

10 клас

Заданні	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Усяго
Балы											

Варыянт I

Заданне 1. Адным з прыкметных фанетычных адрозненняў беларускай мовы ад шэрагу іншых славянскіх моў (рускай, польскай, балгарскай, сербскай і інш.) з'яўляецца харктар заднезычнага звонкага гука. Так, у беларускай мове ў словах *галава*, *гара*, *нага* і многіх іншых літара «г» абазначае фрыкатыўны (працяжны) зычны гук, у адрозненне, напрыклад, ад рускай мовы, дзе ў адпаведных роднасных словах гэта літара адпавядае гуку змычнаму (выbuchному).

Аднак і ў нашай мове зредку сустракаюцца слова, у якіх альбо згодна са старадаўнім традыцыям, альбо ў выніку ўплыву суседніх гукаў на месцы літары «г» ці нейкай іншай прынята вымаўляць выbuchны гук [г], што з'яўляецца нормай для літаратурнага вымаўлення.

Знайдзіце такія слова сярод змешчаных у табліцы і пастаўце насупраць іх знак «+». Словы, у якіх няма выbuchнога [г], суправадзіце знакам «-».

Максімальная колькасць балаў – 4 (0,5 бала – за кожны правільны адказ).

грукаць	газон
гіпергукавы	анекдот
гвалтоўна	мазгавы
экзотыка	глеба

Заданне 2. У левым слупку табліцы прыведзены фрагменты запісаў пяці фразеалагізмаў. Дапоўніце іх прапушчаным дзеяслоўным кампанентам (для кожнага сваім), кіруючыся змешчаным побач значэннем. Запішыце гэты дзеяслоўны кампанент у патрэбнай граматычнай форме ў трэцім слупку адпаведнага радка.

Максімальная колькасць балаў – 5.

... на ваду	'бясконца многа піць, не могуучы прагнаць смагу'	
... рэй	'быць завадатарам, верхаводзіць, аказваць уплыў на ход чаго-небудзь'	
хочъ на сабаку ...	'непрыемны на смак, зусім нясмачны'	
... рану	'непакоіць, хваляваць каго-небудзь, выклікаючы цяжкія ўспаміны'	
няма чаго бога ...	'няма падстаў крыўдзіцца на лёс'	

Задание 3. Перакладзіце тэкст на беларускую мову.

Максімальная колькасць балаў – 6.

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату (*По А. П. Чехову*).

Задание 4. Разміркуйце слова па графах табліцы ў адпаведнасці з тым, у якой марфеме знаходзіцца *i*. Графічна вызначце гэту марфему.

Максімальная колькасць балаў – 5 (0,5 бала за кожнае правільна размеркаванне слова і правільна вызначаную марфему).

Калі (дзеяслоў), намі, даволі, мюслі, восьмісот, пяцірымі, калі (прыслоўе), шалі, напярэдадні, прынесці.

Узор: Частка канчатка – *сін-ія*.

i ў складзе слова		
Частка кораня	Словаўтваральны суфікс	Формаўтваральны суфікс
1	2	3
Частка формаўтваральнага суфікса	Канчатак	Частка канчатка
4	5	6

Задание 5. Складзіце словазлучэнні з прапанаванымі прыметнікамі. Запоўніце графы табліцы.

Максімальная колькасць балаў – 5 (1 бал за кожнае правільна складзеное словазлучэнне).

Словазлучэнні з якаснымі прыметнікамі	Словазлучэнні з адноснымі прыметнікамі
чорная камізэлька	чорная
папяровая	папяровая кветка
гарачы дранік	гарачы
воўчы апетыт	воўчы
курыны	курыны булён

Задание 6. Вызначце, якімі непастаяннымя марфалагічнымі прыметамі харектарызуюцца слова як часціны мовы ў сказе *Ніхто не спаецігае разумам вечнасць, яе зразумець можна толькі душой* (К. Турко).

Максімальная колькасць балаў – 5 (0,5 бала за правільна названыя прыметы).

Слова	Непастаянныя марфалагічныя прыметы	Слова	Непастаянныя марфалагічныя прыметы
Узор: <i>сіненькім</i>	<i>м.р., адз.л., Т.скл.</i>	Узор: <i>але</i>	<i>не мае</i>

ніхто		яе	
не		зразумець	
спасцігае		можна	
розумам		толькі	
вечнасць		душой	

Заданне 7. Некалі вядомаму беларускаму паэту *Навуму Гальпяровічу* прысніўся «трывожны» сон, у якім беларускае слова анямела:

Мне сніўся сон: мяне не разумелі.
Я гаварыў, а слова, быццам град,
Па тварах і вачах людзей звінелі
І да мяне вярталіся назад.

Я гаварыў: *адрына*, вёска, дзіва.
Я гаварыў: каханне, слодыч, спеў.
А голасу, ахрыплага і дзікага,
Ніхто не чуў, ніхто не разумеў.

Паважаныя канкурсанты! Раствумачце, калі ласка, значэнне выдзеленага ў вершы слова. Запішыце іншыя (*не менш за 4*) лексічныя адзінкі, што ўваходзяць у адпаведную сэнсавую группу. Адказ абгрунтуйце.

Максімальная колькасць балаў – 5.

Адрына –

Абгрунтаванне:

Заданне 8. Знайдзіце адно лішнє ў кожным радку табліцы, запішыце яго ў сярэднюю ячэйку. У апошній ячэйцы коратка раствумачце сваімі словамі, чаму вы лічыце гэта лішнім.

Максімальная колькасць балаў – 5.

Прыклады	Лішнє	Чаму вы так лічыце?
1. Наш славуты зямляк пісаў не толькі па-беларуску, але і па-польску. Сярод вядомых яго твораў вершы « <i>Мая дудка</i> », « <i>Зайграй</i> ,		

зайграй, хлопча малы», «Ахсяра», «Nowy rok 1886», «Widmo nadziei».		
2. У. Карапкевіч у гістарычнай аповесці «Дзікае паляванне караля Стака» стварыў шэраг запаміナルных станоўчых персанажаў: <i>Надзея, Дубатоўка, Свеціловіча, Беларэцкага, селяніна Рыгора.</i>		
3. Залаты фонд празаічнай спадчыны XX ст. складаюць творы <i>I. Шамякіна, K. Чорнага, K. Каліноўскага, M. Лынъкова, I. Мележса.</i>		
4. Драматычныя жанры не менш багатыя на разнавіднасці, чым лірычныя. Напрыклад, да іх адносяць <i>камедыю, трагікамедыю, інтэрмедыю, байку, драму.</i>		
5. Таленавітыя купалаўскія радкі часта становяцца крылатымі. Напрыклад, «Не шукай ты шчасця, долі на чужым, далёкім полі», «Дум не скуеш ланцугамі», «На цябе, наша моладзь, надзея нашай сумнай, забранай зямлі», «Магутнае слова, ты, роднае слова!», «Забілі зайца, не забілі, але ж, брат, гуку нарабілі!».		

Заданне 9. Праз стагоддзі вучоныя адшукалі звесткі пра беларускіх пісьменнікаў, але аркушы поўнасцю не захаваліся. На абрыўках паперы можна прачытаць толькі сем фактаў або кароткія фрагменты тэксту. Пазнайце аўтара і ўпішыце ягонае імя і прозвішча ў пустую ячэйку.

Максімальная колькасць балаў – 5.

1.

ягоную славутую эпічную паэму перакладалі з польскай Купала, Тарашкевіч, Бітэль, Дзяргай, Семяжон, Карапкевіч, Зарыцкі, Барадулін, Мархель, Мінскевіч	з 1829 і да канца жыцця паэт так і не змог ступіць нагой на зямлю ні роднай Беларусі, ні Польшчы. Жыў у Германіі, Швейцарыі, Італіі, Францыі	у студэнцкія часы разам са сваімі таварышамі (сярод якіх быў і Я. Чачот) арганізаваў тайныя таварыстыўныя філаматаў і філарэтаў	у Расіі пасябраваў з будучымі дзекабрыстамі Рылеевым і Бястужавым, паэтамі Пушкіним, Грыбаедавым, Жукоўскім
---	--	---	---

«Дзяды», «Гражына»	твары ў прыблізна ў той час , калі з'віўся «Яўгеній Анегін» Пушкіна і «Фаўст» Гётэ	«Літва! Ты, як здароўе ў нас, мая Айчына!»	(?)
--------------------	--	--	-----

2.

творы ў форме дзённіка	дома на канікулах ён расказваў сваім малодшым братам «найцікавейшыя гісторыі-імправізацыі», часам такія страшныя, што малыя аж крычалі і хопаліся за апавядальnika	допісы, нататкі, а потым і апавяданні ў «Нашу ніву» падпісваў псеўданімам «Беларус»	яго кнігі «Гісторыя беларускага літаратурны» (1920) і «Хрэстаматыя...» (1922) доўгі час служылі падручнікамі для школьнікаў і студэнтаў
Абдзіраловіч	Нупрэй, Архіп, Балагольшчык, Маці	па першай прафесіі спецыяліст па межаванию і землеўпарацаванию	(?)

3.

вырас у сям'і дзяка, і ў 10 год пайшоў у духоўнае вучылішча, а затым у Марілёўскую духоўную семінарыю	« <i>Hy, паехаў я, значыцца. Прыехали туды, /.../ падышлі к палацу. Я жс, знаеш, і забыўся зусім на флігель на той... I сяджуся дома... чакаю... Даждаўся дзесяцёх – раз у дом... Пуста... /.../ Тады й пра флігель гэты ўспомніў... Адзін пакой, другі... Адчыняю дзвёры ў трэці, аж яны там... сядзяць у дзвярчу»</i>	разам са З. Жылуновічам выступаў супраць нацыянальнага нігілізму, заклікаў развіваць нацыянальную культуру, уключаць у рэпертуар беларускіх тэатраў творы, звязаныя з нацыянальнай традыцыяй	Райса Янава («Сцежкі-дарожкі»), Марына Гарнова («Кветка пажоўклая»), Шумава («Дзіўная»)
---	---	---	---

з «Маладняка» перайшоў у «Полымя»	1901–1937	Двое Жвіроўскіх	(?)
---	-----------	-----------------	-----

4.

задумваў напісаць пенталогію, але атрымалася трывогія	«У гарах дажджы»	цяжка паранены пад Раставам: асколкам бомбы раздрабіла правае плячо	в. Глінішча
насля заканчэння філфака стаў аспірантам, пісаў дысертацию па творчасці Кузьмы Чорнага	вучыўся «ў сур’ёнай літаратуры, якая піша праўду»: у Гогаля, Дастанескага, Сіманава; Шаўчэнкі, Тычыны, Бальзака, Гётэ, Хемінгуэя	На ст. Сходня пад Москвой аднавіў працу Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Менавіта тут ён цвёрда вырашыў стаць пісьменнікам	(?)

5.

з 1989 жыве ў г. Пушкіна Маскоўскай вобл.	скончыў геаграфічны факультэт Магілёўскага педагогічнага інстытута	«Крык на хутары» (1989), «Ізноў Несцерка» (1986)	п'еса-рэмейк
Аўдзей блізкі да Міхала з «Новай зямлі» Коласа, чорнаўскага Міхала з «Трэцяга пакалення», сялян з «Мядзведзічаў» Крапівы і «Палескай хронікі» Мележа	у 1986 скончыў Вышэйшыя двухгадовыя курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў у Москве, атрымаў спецыяльнасць кінадраматурга	у 1990-я гады стварае трывогію паводле твораў Дастанескага: «Адзін судны дзень з жыцця братоў Карамазавых», «Злачынства д'яблаў і пакаранне ідыётаў», «Вечны Фама»	(?)

Заданне 10. Складзіце метрычную схему радкоў народнай песні «Адэлька», не зважаючы на яе музычнае ўвасабленне. Напрыклад:

*Вочы мае чорныя,
чорныя, чорныя:*

*— , — — — , — — —
— — — — — .*

Самастойна напішице ў працяг яшчэ адну (уласную) страfu, вытрымліваючи рытмічны малюнак песні.

Максімальная колькасць балаў – 5.

1. Метрычная схема:

*У суботу-нядзельку
Апрануся прыстойна:
Апрану камізэльку
І кашулю з бавоўны...*

1. Уласная страфа:
